

**MINISTRY OF EDUCATION OF THE REPUBLIC OF BELARUS  
STATE EDUCATIONAL INSTITUTION  
SCHOOL OF BUSINESS OF BELARUSIAN STATE UNIVERSITY**

DEPARTMENT OF BUSINESS ADMINISTRATION

Thesis Paper Summary

**FEATURES OF TAXATION OF ENTREPRENEURIAL  
ACTIVITY (USING THE EXAMPLE OF IE ZENEVICH  
ANDREY VYACHESLAVOVICH)**

Zenevich Kseniya Andreevna

Scientific supervisor  
Golovach Olga Vladimirovna  
PhD in Economics, Associate Professor

Minsk, 2025

Дипломная работа: 155 с., 20 рис., 19 таб., 52 источника, 3 прил.

**ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ, РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ, ПРИБЫЛЬ,  
ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬ, ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ,  
МОДЕРНИЗАЦИЯ.**

Цель исследования: оценка финансового состояния индивидуального предпринимателя Зеневича Андрея Вячеславовича и разработка направлений улучшения его налогового учета.

Объект исследования: деятельность индивидуального предпринимателя Зеневича Андрея Вячеславовича.

Предмет исследования: анализ финансового состояния индивидуального предпринимателя Зеневича Андрея Вячеславовича.

Методы исследования: методы системного анализа, сравнения, описания, умозаключения, анализа информации, расчетно-аналитический метод и др.

Область возможного применения: предложенные мероприятия по улучшению налогового учета могут быть использованы в деятельности индивидуального предпринимателя Зеневича Андрея Вячеславовича.

Автор работы подтверждает, что приведенный в ней расчетно-аналитический материал правильно и объективно отражает состояние исследуемого процесса, а все заимствованные из литературных и других источников сопровождаются ссылками на их авторов.

Дыпломная работа: 155 с., 20 мал., 19 таб., 52 крыніцы, 3 дад.

**ФІНАНСАВЫ СТАН, РЭНТАБЕЛЬНАСЦЬ, ПРЫБЫТАК, ПЛАЦЕЖНАЯ  
ЗДОЛЬНАСЦЬ, ФІНАНСАВАЯ ЎСТОЙЛІВАСЦЬ, МАДЭРНІЗАЦЫЯ.**

Мэта даследавання: ацэнка ацэнка фінансавага стану індывідуальнага прадпрымальніка Зяневіча Андрэя Вячаслававіча і распрацоўка напрамкаў паляпшэння яго падатковага ўліку.

Аб'ект даследавання: дзейнасць індывідуальнага прадпрымальніка Зяневіча Андрэя Вячаслававіча.

Прадмет даследавання: аналіз фінансавага стану індывідуальнага прадпрымальніка Зяневіча Андрэя Вячаслававіча.

Метады даследавання: метады сістэмнага аналізу, парайнання, апісання, высновы, аналізу інфармацыі, разлікова-аналітычны метад і інш.

Вобласць магчымага прымянення: прапанаваныя мерапрыемствы па паляпшэнню падатковага ўліку могуць быць выкарыстаны ў дзейнасці індывідуальнага прадпрымальніка Зяневіча Андрэя Вячаслававіча.

Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў ёй разлікова-аналітычны матэрыйл правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а ўсе запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў.

Thesis: 155 p., 20 fig., 19 tab., 52 sources, 3 app.

FINANCIAL CONDITION, PROFITABILITY, PROFIT, SOLVENCY,  
FINANCIAL STABILITY, MODERNIZATION.

Purpose of the research: assessment of the financial condition of an individual entrepreneur Zenevich Andrey Vyacheslavovich and development of ways to improve his tax accounting.

Object of the research: activities of an individual entrepreneur Zenevich Andrey Vyacheslavovich.

Subject of the research: analysis of the financial condition of an individual entrepreneur Zenevich Andrey Vyacheslavovich.

Research methods: methods of system analysis, comparison, description, inference, information analysis, calculation and analytical method, etc.

Area of possible application: the proposed measures to improve tax accounting can be used in the activities of an individual entrepreneur Zenevich Andrey Vyacheslavovich.

The author of the work confirms that the calculation and analytical material presented in it correctly and objectively reflects the state of the process under study, and all borrowed from literary and other sources are accompanied by references to their authors.